

## АРХІТЭКТУРНАЯ ПАРАДЫГМА СУЧАСНай ІНТЭРПРЕТАЦЫІ ГАРАДСКОЙ ПРАСТОРЫ: КАНЦЭПЦЫЯ «ГОРАД У ГОРАДЗЕ»

Ю. Ю. Захарына, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт  
БДПУ (Беларусь)

Артыкул прысвечаны праблеме сучаснай арганізацыі прасторы вялікага ёўрапейскага горада скрэзь прызму сацыякультурных каштоўнасцей часу. Выяўляючы агульныя рысы і адрозненні рэалізацыі архітэктурнай канцепцыі «горад у горадзе» ў пераўтварэнні ablічча гарадоў розных краін Еўропы.

**Ключавыя слова:** «горад у горадзе»; мініполіс; жылы квартал; прасторавая арганізацыя гарадоў.

Канцепцыя «горад у горадзе» («мініполіс»), што прыйшла на змену мікрараённай забудове ёўрапейскіх дзяржаў, атрымала развіццё з 1990-х гг. Адказваючы сацыяльным запытам насельніцтва краін-лідараў архітэктурна-мастацкай думкі, з сярэдзіны 2000-х гг. яна трывала замацавала свае пазыцыі як адзін з напрамкаў сучаснай прасторавай арганізацыі гарадоў. Размяшчэнне аб'ектаў сацыяльнай сферы, офісаў у пешаходнай даступнасці ад жылля, уладкаванага грамадскім зонамі адпачынку, з'явілася вызначальным крытэрыем у выбары прынцыпаў пераўтварэння архітэктурна-ландшафтнага асяроддзя гарадоў. Сучасны горад стаў вобразна асэнсоўвацца як сістэма самадастатковай прасторы, функцыянальна скаардынаванай для жыццядзейнасці насельніцтва на месцах, якія адказвае патрабаванням сацыяльнага і псіхалагічнага комфорту. Галоўнай адзінкай гэтай сістэмы стаў жылы квартал.

У адрозненне ад сваіх папярэднікаў – мікрараёнаў – кожны жылы квартал набывае індывідуальнасць ablічча. Пры захаванні агульных параметраў (паверхавасць дамоў – ад 4 да 8; поліфункцияльнасць архітэктурных аб'ектаў; выключэнне ўнутрыквартальнага руху аўтатранспорту; арганізацыя рэкрэацыйных зон, грамадскай прасторы для заняткаў спортам і адпачынку; добраўпарадкаванне тэррыторый з азеляненнем унутраных двароў) у розных краінах жылья кварталаў атрымалі своеасаблівую мастацка-вобразную інтэрпрэтацыю. У Германіі, Швецыі, Аўстрый ў архітэктуре жылых кварталаў атрымала ўвасабленне лаканічная, стрыманая ў сродках выразнасці мастацкая мова (жылья кварталы Квілебекен у Гётэборзе, Швецыя, 2010-я гг., Паркфіртель Гізинг у Мюнхене, 2010-я гг.). Французскія дойліды, наадварот, прадэмантравалі свету свой бязмежныя творчы імпульсы. Але так і ці інакш, у архітэктуре жылых кварталаў акцэнтаваліся тыя рысы, што з'яўляючыся прыкметамі мастацка-вобразнага выражэння перспектывных тэндэнций у сучасным дойлідстве.

Жылы раён Эрэстад у Капенгагене (Данія, канец 1990-х – 2010-я гг., арх. бюро «APRT», «KHR Arkitekter»), што складаецца з чатырох жылых кварталаў, з'яўляецца яскравым прыкладам рэалізацыі канцепцыі «горада ў горадзе». Замкнутая прастора жылых кварталаў, у якіх праходзяць працоўныя будні, выхадныя і святочныя дні гараджан, напоўнена святым і ўтульнасцю. У ёй ёсць месца і малаўнічай прыродзе, і дзеянасці чалавека.

Вобразна архітэктурна адустроўваючыя сучаснае разуменне камфорту і прыгажосці ў архітэктуре, дойліды прадэманстравалі ў праекце разнастайнасць прыёмаў горадабудаўнічага асваснія прасторы. У ім знайшоў выражэнне кантраст мастацкіх ідэй, адны з якіх схіляючыца да мінімалізму, іншыя выяўляюць мудрагелістасць творчых фантазій дойлідаў, што выявіў адметнасць сучасных урбаністычных падыходаў. У палкі дыялог уступлі прыматычныя малавыразныя аб'ёмы цагляных і маналітных 5–7-павярховых жылых дамоў паўночнага квартала і неардынарны каскадны аб'ём жылога комплекса «VM Bjerget» («Гара») над паркінгам з азялененымі тэррасамі на даху ў цэнтральным квартале, а таксама ўзвядзены непадалёку экспцэнтрычны, агрэсіўны па сваім вобразным выражэнні жылы комплекс «Эрэстад Сіці» (2005 г., арх. бюро «JDS Architects» і «Bjarke Ingels Group (BIG)»), вострыя вуглы балконаў якога нагадваюць шыбы дзіўнага звера. З яго вобразам перагукаецца будынак вышыннай гасцініцы Bella Sky (пабудаваны на тэрыторыі «Эрэстад Сіці», 2000-я гг., арх. бюро «3XN») у выглядзе двух «зламаных» аб'ёмаў, злучаных мастком-пераходам у верхнія частцы.

Вобраз жылога квартала складваецца з сукупнасці ўпрарадкованых элементаў, што ўспрымаючы ў прасторы ў дынаміцы. Гэта і рэкрэацыйныя тэрыторыі, і групы жылых дамоў, і жылья комплексы, і грамадскія пабудовы, і арт-аб'екты. Але харацтар забудовы выяўляеца не толькі ў арганізацыі архітэктурных аб'ектаў, іх дапасаванні адзін да аднаго і да прыроднага асяроддзя, але і ў формах, і ў дэталях. У адных выпадках непаўторнасць вобразу жылога квартала надаюць пабудовы, формы якіх утвораны нагрувашчвеннем аб'ёмаў з асиметрычнымі кансонльнымі выступамі, што ствараюць эффект нядбайнасці, неўпрарадкованасці (жылы комплекс Ліён-Канфлуанс у жылым квартале Канфлуанс у Ліёне, Францыя, 2011 г., арх. бюро «Massimiliano Fuksas Architetto»). У другіх – адпаведнасць часу падкрэслівае аздабленне фасадаў дамоў: у сучаснай архітэктурна-будаўнічай практицы актыўна ўжываючы абліцоўкі фасадаў алкоміневымі (жылья дамы ў жылым квартале Ліён-Канфлуанс у Ліёне, 2011 г., арх. бюро «Massimiliano Fuksas Architetto») і меднымі (студонкі інтэрнат ў паўночным квартале жылога раёна Эрэстад у Капенгагене, пач. 2000-х гг., арх. бюро «Lundgaard & Tranberg») панэлямі, каліровай керамічнай пліткай (жылы квартал Зеештадт Асперн у Вене, першая чарга 2014 г., арх. I. Товат). Экспцэнтрычны па дызайне аб'ёмы грамадскіх будынкаў, узведзены на тэрыторыі жылых кварталаў (офісы будынак «Аранжавы куб», 2010 г., штаб-кватэра тэлеканала Euronews, 2015 г., абодва – арх. бюро «Jakob + MacFarlane Architects», музей Зліцця, 2015 г., арх. бюро «Coop Himmelb(l)au», усе – у жылым квартале Ліён-Канфлуанс у Ліёне,), рэпрэзентуюць суперніцтва мастацкіх прыкільнасцей дойлідаў. Кожны будынак – непаўторны вобраз, ва ўзаемасувязі якіх нараджаеца вобраз жылога квартала.

У архітэктуре Беларусі канцепцыя «горад у горадзе» атрымала свае асаблівасці. У адрозненне ад іншых єўрапейскіх краін «мініполісы» Беларусі больш маштабныя, вельмічныя. Пры разнастайнасці вобразу мініполісаў іх збліжае агульная рыса: жылья масівы павышшанай паверхавасці і вышынныя, размешчаныя ўздоўж магістралей, бяруць на сябе функцыю «знейшых сцен» мініполіса і фарміруюць мастацкае аблічча жылога раёна

(мініполіс «Мінск-Сіті», пач. буд. 2008 г., распрацоўшчык бізнес-плана – кампанія «Colliers Int.», арх. В. Нікіцін, Я. Ліневіч, В. Герус; забудова трэтыгорні ўздоўж праспекта Дзяржынскага ў Мінску, 2009 г., праектны інстытут «Мінсктрака», кір. праекта В. Нікіцін, гал. арх. В. Яўсееў, арх. Н. Дземура, А. Касюковіч пры ўдзеле арх. Г. Наседкіна; праект забудовы квартала ў межах вул. Арлоўскай – Старавіленскі тракт – В. Слуцкай у Мінску, 2012 г., арх. В. Крамарэнка, А. Грышан, К. Ціхаміраў, В. Пятроўскі).

Як і ў старажытныя часы, мініполісы вырастаюць у непасрэднай блізкасці ад водных сістэм. Але ў адрозненне ад гістарычных гарадоў, мініполісы маюць жорсткія, нязменныя тэрэптычныя межы, вызначаныя забудовай, што склалася дзесяцігоддзямі і стагоддзямі (мікрараён «Лебяжы» ў Мінску, пач. буд. 2009 г., Шэнчжэньскі галоўны архітэктурны інстытут пры ўдзеле УП «Творчая майстэрня архітэктара Асташэнкі С.В.»).

У арганізацыі сучаснай гарадской прасторы дойліды ўжываюць як традыцыйныя, так і інавацыйныя падыходы. Генерыраванне футорыстычных горадабудаўнічых і архітэктурных ідэй зыходзіць з пазіцый пераасэнсавання гістарычных архетыпau і ўзаемадзеяння дойлідства з прыродна-ландшафтным асяроддзем. Канцепцыя «мініполіса», прыйшлоўшая на змену забудовы буйных і вялікіх гарадоў мікрараёнамі, грунтуюцца на трактоўцы «горадабудаўнічай ячэйкі новага пакалення» як самастойнага поліфункцыяльнага арганізму, «агароджанага» ад зовнешняга ўздзеяння асяроддзя постіндустрыйнага горада. Жылыя будынкі, што акрэсліваюць межы мініполіса, інтэрпрэтуюцца як крапасныя сцены-заслоны. У прасторы мініполіса дамінуюць экстравагантныя, неардынарныя па вобразным выражэнні грамадскія пабудовы, што адлюстроўваюць дух свайго часу.